

# СА СВЯТАМ, ДАРАГІЯ СЯБРЫ!

## Беларускі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦОМА, КАМІТЭТА ҚАМСАМОЛА І ПРАФКОМА  
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУНАГА ЧЫРВОНAGА СЦЯГА ДЗЯРЖАУНАГА  
УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ У. І. ЛЕНИНА

№ 23 (1059) Пятніца, 28 чэрвень 1974 г. Цана 2 кап.

Газета выходзіць з 1935 г.

### Указ Прэзідыму Вярхоўнага Савета СССР

#### Аб прысваенні гораду Мінску ганаровага звання «Горад-герой»

За выдатныя заслугі перад Радзімай, мужнасць і герайзм, прайяўленыя працоўнымі горада Мінска ў барацьбе супраць гітлероўскіх акупантў, вялікую ролю ў разгортванні ўсенароднага партызанскага руху ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны і ў азманенаванні 30-годдзя вызвалення Беларускай ССР ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў прысвоіць ГОРАДУ МІНСКУ ганарове званне «ГОРАД-ГЕРОЙ» з уручэннем ордэна ЛЕНИНА і медалі «ЗАЛАТАЯ ЗОРКА».

Старшыня Прэзідыму Вярхоўнага Савета СССР М. ПАДГОРНЫ.  
Сакратар Прэзідыму Вярхоўнага Савета СССР М. ГЕАРГАДЗЕ.

Масква, Кремль. 26 чэрвень 1974 г.

## ПОДЗВІГУ- ТРЫ ДЗЕСЯЦІГОДЗІ

Набліжаецца трыццацігоддзе з таго памяцнага часу, калі Савецкая Армія, напосячы ворагу сакрушальныя удары, пачала адну з буйнейшых апераций Вялікай Айчыннай вайны і ўсёй другой сусветнай вайны — Беларускую стратэгічную наступальную аперацию, якая насыла ў дакументах ваенага часу назыву «Баграціён».

Вялікі ўклад у распрацоўку і здзяйсненне Беларускай аперации ўнеслі прадстаўнікі Вярхоўнага Галоунакамандавання — намеснік Вярхоўнага Галоунакамандуючага Маршал Савецкага Саюза Г. К. Жукаў, які каардынаваў дзеянішчы 1-га і 2-га Беларускіх франтоў, і начальнік Генеральнага штаба Маршал Савецкага Саюза А. М. Васілеўскі, які здзяйсняў каардынацию дзеянняў 3-га Беларускага і 1-га Прибалтыскага франтоў.

Карэспандэнт БЕЛТА паведаў Маршала Савецкага Саюза А. М. Васілеўскага і папрасіў яго адказаць на некалькі пытанняў.

— Уся краіна рыхтуеца пірачыста аздзначыць 30-годдзе вызвалення Савецкай Арміі Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў. Што Вы скажаце, таварыш маршал, наконт вялікай перамогі, атрыманай над ворагам на тэрыторыі Беларусі ў 1944 годзе?

— Пачынаючы з вясны 1944 года, войскі чатырох франтоў, нацэленых на захад, стараюцца рыхтавацца да рашаючага кідка.

Летам 1944 года Савецкая Армія павінна была не толькі завяршыць выгнанне ворага за межы нашай Радзімы, але і прыступіць да вызваленія народаў Еўропы ад гітлерызму. Іменині ў гэты час, у перыяд з чэрвеня 1944 года па май 1945 года, былі праведзены такія класічныя аперации гіганцкага маштабу, як Беларуская, Львоўская-Сандамірская, Ясса-Кішинёўская, Вісла-Одерская, Берлінская, Пражская і многія іншыя. Пачаткам жа ў гэ-

рускай аперациі і на летнюю кампанію ў цэлым. Да гэтай работы Генеральны штаб прыступіў з красавіком. Распрацоўка ўсіх разлікаў, звязаных з папярэднім перагрупаваннем войск і з перакідкай к фронту ўсяго неабходнага для аперации з глыбіні краіны, патрабавала вялікага напружэння сіл, працы і увагі ад Генштаба, цэнтральных органаў Наркатаў.

У аснову плана была пакладзена задума Вярхоўнага Галоунакамандавання магутнымі ўдарамі па флангах Беларускага выступа, які утвараў фронт, з поўначы ад Віцебска ў кірунку на Барысаву. Мінск і з поўдня з фронту Новы Быхаў, Азарычы, праз Бабруйск таксама на Мінск — разграміць і зпішчыць галоўныя сілы фашысцкай групоўкі арміі «Цэнтр». Выкананне гэтай задачы ўскладалася на войскі чатырох франтоў — 1-га Прибалтыскага, 3-га, 2-га і 1-га Беларускіх, на авіяцыю далёкага дзеянія і Дняпроўскую ваеную флатылю. Суды ж падключаліся сілы партызан, якія актыўна дзеянічалі на тэрыторыі Беларусі.

— Якім было становішча проціборствуючых бакоў?

— Фронт баявых дзеяній ад Захадній Дзвіны да Прыпяці працягнуўся большым на 1000 кіламетраў і да 600 кіламетраў у глыбіню ад Днепра да Віслы і Нарава. Колькасць войск бакоў пэрывала чатыры мільёны чалавек. Было тут звыш 60 (Заканчэнне на 2-й стар.).

Зямлю мы ачысцілі  
Дблала,  
Вярнуўся ў бацькаўскі дом...  
Пасля той жахлівой навалы  
Ляжала ўсё ў ранах кругом.  
Было так,  
Што цэлай цагліны  
Нам нельга было адшукаць...  
Здавалася,  
З гэтых руін  
Ці здолеем зноўку мы устанць?  
Ці устанцуць  
Кварталы былыя  
І паркі, што пышна цвілі?  
Находзілі думкі такія,  
Калі мы да Мінска прыйшли,  
Ды гэту байду  
І трывогу

Многа ветэрана Вялікай Айчыннай вайны на філфаку. Сярод іх — загадчык кафедры зарубежнай літаратуры Б. П. Мікевіч, які ўдзельнічаў у вызваленіі Беларусі і Прыбалтыкі, дацэнт, былая медсестра В. А. Захарава, дацэнт Л. Л. Кароткая, якія змагалася ў партызанскім атрадзе, і многія іншыя.

Радавым пачаў свой нялёгкі ваенны шлях Павел Паўлавіч Шуба. Ваяваў пад Кенігсбергам, атрымаў 14 раненняў, цудам застаўся ў живых.

Сёння П. П. Шуба — прафесар кафедры рускай мовы, сакратар партбюро факультэта.

Высокаэрудзіраваны лінгвіст, Павел Паўлавіч карыстаецца выключнай павагай у калег і студэнтаў.

НА ЗДЫМКУ: ветэран Вялікай Айчыннай вайны Павел Паўлавіч ШУБА на пасяджэнні вучонага савета.

Фота Д. ЧАХОВІЧА.

### З САМАГА ЮНАЦТВА...

Пасля заканчэння школы семнаццацігадовы юнак Уладзімір Лютавіч нават і не думаш, што лёс яго назаўсёды будзе звязан з арміяй. Меркаваў хутчай выкананіць свой грамадзянскі абавязак — адслужыць належны тэрмін, — а там уж будаваць планы у адпаведнасці з мірнай прафесіяй.

Але жыццё распарацілася па-свойму. У хуткім часе пасля прызыва ў вучобу у Ленінградскія вучылішча, а потым пераводзіцца ў Кіеў.

Нарэшце, вучоба завершана паспяхова, выбрана і месца службы — Далёкі Усход. Але зноу увайшоў у дзеянне «закон» неабходнасці: маладзенчык лейтэнант, які паспееў ужо заваяваць аўтарытэт, патрэбен тут, каб рыхтаваць новыя кадры ваеных спецыялістў.

...Вайна. Яна падпрадаўвала сабе ўсе думкі, мабілізавала ўсе фізічныя і духоўныя сілы. Треба было, падавіўшы горыч часовых няядач, працаўваць з усёй самаданасцю для перамогі. І Уладзімір Васільевіч з першых дзён вайны на саенных гарах фронтавых пазіцыйах. Ён ўдзельнічае ў баях пад Москвой, на Смаленшчыне і тут атрымлівае першыя ўзнагароды — медалі «За адагу» і «За баявыя заслугі».

Першое знаёмства з Беларуссю адбылося таксама ў баях. Пад Лёзна быў цяжкі параза, пад Масквой, на Смаленшчыне і тут атрымлівае першыя ўзнагароды — медалі «За адагу» і «За баявыя заслугі». Аперация «Баграціён»...

Так, Уладзімір Васільевіч быў яе ўдзельнікам.

Перад аперацияй полк папоўніўся зброяннем, тэхнічна пераснажылі. І адпаведна настрой быў самы аптымістычны. І хоць лета шчодра сыпала дажджамі, днём паліла сонца, а ноччу пірэдэдка даводзілася дрыжэць ад холаду, гэта быў дробязг. Усе жылі хвалючым прадчуваннем вялікай перамогі.

І сапрауды, вельмі удала правялі бой перадовых батальёнаў, падтрымалі іх артылерыяй. Постех камандаванне змагло развіць. Надвячоркам фарсіравалі раку Лучосу. На другі дзень на нашым участку была ўведена конна-механізаваная група.

А далей пайшло безупыннае наступленне. Перарэзалі чыгунку ў раёне Багушэўска, выйшлі на Сенна...

Пачатак аперации «Баграціён» адзначаны для Уладзіміра Васільевіча Лютава высокай узнагародой — ордэнам Айчыннай вайны II ступені. Ордэн Айчыннай вайны I ступені ўручаны яму за ўдзел у акружэнні і зпішчэнні варожай групіроўкі у раёне Вільнюса.

Далейшыя ваенныя шляхі павялі ў ўсходнюю Пруссію. Жорсткія бай, уязыце Кенігсберга... І — доўгачаканы Дзень Перамогі! Ён прыйшоў вялікай радасцю, гонарам чэсна пройдзенага войскага шляху, горыччу страты сяброў і таварышаў, што мужна змагаліся з ворагамі і паклалі на алтар Перамогі самае каштоўнае — сваё жыццё. Яны не былі забыты. Аб гэтым паклапаціліся жывыя. Іх раты падзвігі быў адзначаны высокімі узнагародамі Рады.

Пяць раненія, з іх два цяжкія, чатыры ордэны, 12 медаляў і шляхі ад лейтэнанта да падпалкоўніка, камандзіра палка — такі вехі вайсковай біографіі ветэрана.

Зараз палкоўнік Уладзімір Васільевіч Лютавіч узнічае ваеную кафедру БДУ. Свой волы, веды ён шчодра перадае моладзі, вядзе плённую выхаваўчую работу. Узнагароды мірнага часу красамоўна гавораць аб tym, што ён па-ранейшаму на перадовых рубяжах.

А. АЛЕНІЧ.



### ЛЕГЕНДЫ ВЯДУЦЬ ЗА САБОЙ

Трыццаць год назад тут ішлі з баямі байцы 50-й арміі 2-га Беларускага фронту. Сёня ідзём мы. Тут лілася кроў байкоў-выйзваліцеляў, паміралі ў апошнім байце партызаны. Сведчыць аб гэтым помнікі, абеліскі ў кожным населеным пункце. Наш шлях — ад вёскі да вёскі, ад помніка да помніка. Мы рухаемся як бы насупраць войскам. Крупны, Выйдрыца, Ухвалы. Тут, на ўзгорку за вёскай — помнік-мемумент загінувшым байцам і партызанам, якія аказалі дапамогу войскам пры вызваленіі гэтых рэнаў.

Праходзіцца Заазер'е і Эсьмоны. Сустракаецца з мясцовымі жыхарамі, слухаем расказы аб вызваленіі. Да вёскі Малыя Машчаніцы прабіраемся праз болота. Ісці цяжка. Але ж тут ішлі калісьці байцы. Ім было, канешне, цяжкай, але яны прыйшли. І мы пройдзем.

Нас сустрэў Васіль Іванавіч Луцэвіч, ўдзельнік бай ў гэтых мясцінах. Гутарыць з ім адбылася цікавая, праяглайшая. І пасля цяжкага пераходу мы, слухаючы яго веды, адчукам, нахай мален'ку, часцінку цяжкісцей тых, трывіцаўшы даўнага.

А наперадзе новыя выпрабаванні: начны маршрут па перасечанай мясцовасці. Выходзім да рэчкі Друць. Яна была апошнім апорным пунктам фашыстаў на мінскім кірунку. Нам важна веды, як фарсіравалі раку байцы. Будуем плыт, каб даплыць да Чычэвічай. Мясцовыя жыхары расказвалі, што менавіта тут, у Чычэвічай, перапрапляліся стралковая дывізія, якая затым рухалася на Бабруйск.

Па яе шляху мы ідзём. У Бабруйску заканчваецца наш маршрут.

С. БАРАНАУ.

студэнт II курса фізфака, ўдзельнік паходу.

### П. БРОЎКА

Насілі мы ў сэрцы не шмат —

Нам слалі сваю дапамогу

Сталіца Москва, Ленінград...

А сёня

Сказаць мы ім можам —

З іх дружбы —

Наши горад ажыў.

Сталіца Мінск наші магутным,

прыгожым,

Такім,

Як ніколи не быў.

Цянер

На быльых зруйнаваннях

Зной свецяці...

Сялібы, дамы...

Мы ленінскай дружбай з'яднаны,

**С ТЭНДЫ, ЭКСПАЗІ-ЦЫ!..** Яны адраджаюць далёкае, але ніколі не згасаючае мінулае нашай рэспублікі, краіны. Яны спініваюць увагу маладых і старых, прымушаюць іх падоугу пільна ўглядадца ў пажоўклья фотаздымкі, разглядаць карты-схемы быльых бабеў, чытаць салдатскія пісъмы, клятвы Радзіме ў вернасці і любві.

30 гадоў назад людзі, якіх сёння мы бачым на фотаздымках, са зброяй у руках здзейснілі адну з буйнейшых аперацый Вялікай Айчыннай вайны — аперацыю «Баграціён». Вызваленне Беларусі — вось змест стэнда і экспазіціі, якія падрыхтаваны на факультатах БДУ да знамінальнай даты.

У тых, хто ўпершыню трапіў на фізфак, застаянца паццукі клапатлівых, шаноўных адносін калектыву да незабыўнага мінулага. Фотаздымкі расказваюць аб бітвах пад Москвой, Сталінградам, на Курскай дузе, аб вызваленні Беларусі, нарэшце, штурме Берліна — складаемых поспеху, перамогі над ворагам. Стэнд, пра-

які ідзе гаворка, называеца «Перамога савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне». Тут таксама змешчаны фотаздымкі людзей, якія кавалі гэтую перамогу, — выкладчыкаў, супрацоўнікаў фізфака.

Доўгі час збіраўся матэрыял для другога буйнога палатна — «30-годдзе вы-

В. І. Казлова, Р. Н. Мачульскага, Н. Д. Варващэні і многіх іншых. Адкрывае стэнд макет величнага Кургана Славы — сімвала адзінства дзейніцтва чатырох франтоў пры вызваленні Беларусі і ўсяго савецкага народа-пераможца.

Аб подзвігах у гады вайны нашых сучаснікаў,

Мінска, шукаем знаёмыя вуліцы, арыенціры. Але німа ні вуліц, ні дамоў. Горы каменія, разбитыя танкі, кулямётныя, попел, дым пажарышчаў — такім быў Мінск у ліпені 1944-га. «Гэта не павіна паута рыца!» — заклікае стэнд.

На гістфаку і матфаку вывешаны карты-схемы «Вызваленне Беларусі». Мы бачым тысячакаметровы фронт ад Заходній Дэўні да Прыпяці, на якім была праведзена беларуская наступальная аперацыя.

«Аб тых, хто выстаяў» і «Заусёды з намі» — расказы аб подзвігах выкладчыкаў, супрацоўнікаў біялагічнага факультэта ў гады вайны. Невялікія каўалачкі біяграфій — у іх уласблена біяграфія ўсяго народа ваенага часу.

Перамога над ворагам здабыла драгой ценой. Фотаздымкі знаёміць з тымі, хто так і не вярнуўся на сваю кафедру, не дапісаў пачатай навуковай працы. Але ніколі не забудуцца подзвігі загінуўших і жывых, людзей слаўнай біяграфіі і мужнага сэру.

С. УСЦІНОВІЧ.

## I УВАСКРАШАЕЦЦА НЕ ЗАБЫЎНАЕ...

звалення Беларусі. У красавіку — май гэтага года яно было канчаткова аформлена. Выкладчык кафедры агульнай фізікі М. І. Марэнка і супрацоўнік кафедры радыёфізікі і электронікі ЗВЧ П. А. Бурынскі не пашкадавалі часу і сіл, каб зрабіць яго змястоўным і запамінальным. На стэндзе фотаздымкі быльых партызанскіх камандзіраў, славуных разведчыкаў, падпольшчыкаў: М. Ф. Шмырова, П. М. Машэрава,

## ШЛЯХАМИ МУЖНАСЦІ

Маршрут нашага паходу па месцах баявой і працоўнай славы савецкага народа, прысвечаны 30-гаддзу вызваленія Беларусі ад нямецка-фашистскіх захопнікаў, праходзіў па Брэсцкай вобласці.

Пачаткам паходу было наведаніне Брэсцкай крэпасці. Туды мы трапілі ранкам, калі наведальнікі яшчэ мала. Мемарыяльны комплекс, ярка-чырвоная шольманы вакол паўразбураных будынкаў, прабітыя ў многіх месцах сцены, ранішняя раса на траве — усё гэта хвалилася, дапамагала ясней уяўіць падзеі, якія адбываліся тут больш трыццаці год назад.


Музей Брэсцкай крэпасці расказвае аб днях герайшай абароны. Штогод быўлі абаронцы прыязджаюць у Брэст, каб аддаць даніну памяці паўшым.

Брэсцкая крэпасць стала сімвалам мужнасці і герайзму савецкага народа. А колькі яшчэ месцаў славы абаронцаў Радзімы на беларускай зямлі! За час паходу мы наведалі некаторыя з іх.

Н. САМОЙЛАВА. студэнтка ФПМ.



Сустрэліся абаронцы крэпасці.



## ПОДЗВІГУ-ТРЫ ДЗЕСЯЦІГОДЗІ

(Заканчэнне.  
Пачатак на 1-й стар.).  
тысяч гармат і мінамётаў,  
7,5 тысячаў танкаў, больш 9  
тысяч самалётаў.

23—24 чэрвень савецкія войскі пайшлі ў наступленіе. На працягу першых двух дзён абарона праціўніка аказалася прарвана па пяці участках. К канцу 28 чэрвяна агульная шырыня паласы прарыву перавысіла 500 кіламетраў. Войскі паглыбіліся ў варожае размяшчэнне на 100—150 кіламетраў. Былі вызвалены Віцебск, Орша, Магілёў, Бабруйск. Рухомыя злучэнні 1-га і 3-га Беларускіх франтоў знаходзіліся ў 100 кіламетрах ад Мінска.

Праціўнік тэрмінова прыняў меры, каб пеўкі зіціць тэмпы нашага наступлення. З 25 чэрвяна па 16 ліпеня ў Беларусь прыбыло 15 новых нямецкіх дывізій і 2 брыгады. Гітлер змясціў камандуючага группай армій «Цэнтр» генерал-фельдмаршала Буша, назначыўшы на гэты пост генерал-фельдмаршала Модэля. Але што ўжо не магло выратаваць іх. З ліпеня войскі 3-га і 1-га Беларускіх франтоў вызвалілі Мінск, а на ўсход ад яго аkrужылі варожую группу колькасцю сто тысяч салдат і афіцэраў. 11 ліпеня гэта групировка была поўнасцю ліквідавана.

Аляксандр Міхайлавіч, у пачатку нашай гутаркі Вы

сказаў, што ўзаемадзеянне савецкіх войск з беларускімі партызанамі было прадугледжана ў плане аперацыі «Баграціён». Раскажыце, какі ласак, аб гэтым больш падрабязна.

У той час як войскі рыхтаваліся да будучых байды, у побуйай баявой гатоўнасці знаходзіліся і беларускія партызаны. План іх дзеяния, распрацаваны Беларускім штабам партызанскаага руху, быў узгодзіен з камандаваннем наступаўшым у Беларусь франтоў. Дзеяниямі партызан прадугледжваліся ў першую чаргу дыверсіі па чыгуначных магістралях. Так, з 20 па 23 чэрвень яны правялі масавую дыверсію. Толькі за адну ноч на 20 чэрвень было падарвана 40 тысяч рэек і поунасцю выведзены са строю на некалькі дзён важнейшыя чыгуначныя камунікацыі. Часці і злучэнні франтоў мелі цесныя контакты з партызанскімі атрадамі. Партизаны пракладвалі дарогі і гаці ў топічных месцах, умацоўвалі масты; праводзіліся і сумесныя баявія дзеяянні па зпішчэнню праціўніка.

Якія фактары садзейнічалі поспеху аперацыі «Баграціён»?

Поспех Беларускай аперацыі з'явіўся вынікам



Тут пачыналася вайна.



Экскурсанты ля партызанскай зямлі.

Фота Д. Прэса.

ПЯЦЬ-ШЭСЦЬ сталоў, гарэлка, немудрагелістая закуска, ветлівы гаспадар — ёсць да паслуг наведальнікаў. А наведальнікі самыя розныя: нямецкія афіцыры, паліцэйскія, спекулянты.

— Гаспадар, цыгарэты патрэбны? — яшчэ з парога крычыць бойкая маладая жанчына і, не дачакаўшыся адказу, раскладвае на прылаўку тавар.

— Французскія? — цікавіцца ўладальнік харчэўні.

— Сёння толькі нямецкія...

Гандлярка дзвічы пералічвае гроши і

...За вонкамі харчэўні непраглядная цемара. Усе разышліся, і толькі за вуглавым столом спрачаліся аб нечым троє п'яных оберлейтэнантаў.

— Гэтым не да нас, — паказаў вачыма ў іх бок Мазанік. Разведчыкі ўсёліся за стол, налілі па чарцы, загаварылі аб справе.

Нечакана адзін з немцаў падышоў да іх. — Ты рускі шпіён! — ён так і ўпіўся вачыма ў Артура.

— Ведае рускі... — мільганула ў галаве разведчыка.

— Што вы, пан афіцэр... У маёй харчэўні гавораць толькі аб віне і жанчынах, — заспышаўся на выручку Мазанік. Ён добра разыгрываў п'янага.

— Мяне гэта не цікавіць... Яго трэба забраць у СД! — фашист пацягнуўся за прабелумам. Да століка падышлі кампаньёны гітлеруца. Рука разведчыка непрыкметна спаўзла пад стол, сціснула пісталет.

— Які ён шпіён? — працягваў Мазанік. — Ён мой сабутэльнік!

— Хто? — перапытала немец.

— Сабутэльнік! — Мазанік скліпі са сталя бутэльку з гарэлкай. — А, д'ябал! Дык гэта ж самагонка. Для таких гасцей у мяне ёсьць штосьці лепшае.

На стале хутка з'явілася руская горкая. Такое «тлумачэнне» большым чым задавальняла ваяк рэйха. Яны даволі хутка ап'янерлі, і толькі той, што ведаў рускую мову, усё касавурыўся і пагражай завесці «шпіёна» ў СД. Яшчэ некалькі чарак зрабілі сваю спраўу. Эсэсавец ляжаў пад столом побач з пажонкімі бутэлькамі і нешта трывалі.

Цяпер ужо не сакрэт, што харчэўні разведчыка ўтрымлівалася на гроши партызан. Іван Мазанік здабыў шмат стратэгічнай інфармацыі для перадачы ў Москву. І вельмі шкада, што гэты мужны чалавек — камандзір разведчыкаў «Цэнтральнай падгрупы» — загінуў за некалькі дзён да вызвалення Мінска ад акупантаў.

I. ТРУНІНА.

зікае за дзвярыма, а «гаспадар», кінуўшы позірк на прысутных, непрыкметна дастае з пачкі паперку, спісаную дробным почыркам.

Ужо не першы месяц выконвае Іван Мазанік двайную ролю — камерсанта і разведчыка. Са студзеня сорак трэцяга ён праглядвае, капіруе, а то і выкрадае дакументы ў п'яных нямецкіх афіцэраў.

Марыя Янцэвіч, гандлярка цыгарэтамі, прыносіць звесткі з аэрадрома, паблізу якога жыве. Яна паведамляе нумары самалётаў, колькасць і працягласць іх вылетаў, нават прозвішчы лётчыкаў. Нярэдка заходзіць «падсілкавацца» разведчык Мікола Забаўскі — камандзір асобай падгрупы. Час ад часу сюды наведваеца і сам Артур.

## ЛІЧБЫ І ФАКТЫ

У Беларусі ў тыле ворага дзеянічала 199 партызанскаў брыгад і 105 асобных атрадаў, якія налічвалі больш 370 тысяч чалавек.

2 230 000 мірных савецкіх грамадзян знішчылі фашисты ў Беларусі.

У 1943 годзе партызаны ўтрымлівалі на 60 працэнтаў тэрыторыі Беларусі.

Арганізатарам і кірауніком уснароднай партызанскаў барацьбы была Камуністычная партыя. Яе вернымі памочнікамі з'яўляўся Ленінскі камсамол. У тыле ворага на тэрыторыі Беларусі змагалася з акупантамі 35 тысяч камуністаў і 95 тысяч камсамольцаў.

70 тысяч падпольшчыкаў вялі герайчную барацьбу з акупантамі ў гарадах і вёсках рэспублікі.


Высокае званне Героя Савецкага Саюза прысвоена звыш 400 воінам — ураджэнцам Беларусі, 87 беларускім партызанам і звыш 1300 воінам — сінам народу СССР, якія вызначыліся ў баях за вызваленне Савецкай Беларусі.



Рэйкавая вайна.  
З архіва ст. выкладчыка журфака Г. З. Бегуна.

У ходзе аперацыі беларускіх партызан, пра- ведзеных на чыгунах з канца верасня да пачатку лістапада 1943 г., было падарвана 90 тысяч рэак, узарваны 72 буйныя чыгуначныя масты і пушчана пад адхон звыш 1000 нямецкіх эшалонаў з баявой тэхнікай і воінскімі часцямі. У адным толькі каstryчніку партызаны падарвали і спалі больш 2 тысяч аўтамашын і 120 танкаў і бро- немашын.

У каstryчніку — снежні 1943 г. партызаны пера- правілі за лінію фронту звыш 40 тысяч мірных жыхароў.



У музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны сустрэліся былыя партызаны.

Марфа Канстанцінаўна паклала ў кошневялікі пакунак, некалькі бульбін, качан капусты і выйшла за вароты. Вуліца сустрэла яе цішынёй. Горад нібы вымер, трывожна насярожаны. «Толькі смялей», — загадвае сабе Марфа і крочыць далей.

— Аўсвай! — крычыць патруль на скрыжаванні вуліц.

Жанчына падала яму пасведчанне. Немец глянуў у дакумент, акінў позіркам гардзянку, яе небагаты скарб. У кашы ўсё было, як на далоні.

— Куды ідзеш?

— Да сваякоў, нясу гародніну, — растлумачыла жанчына, падбіраючы нямецкія словаў.

Былы рэдактар падпольнай газеты «Шлях сацыялізма» Якаў Каленікавіч Ахрамовіч расказвае аб tym, як у гады Вялікай Айчыннай вайны стваралася і вяла барацьбу газета Мінскага сельскага райкома партыі.

\* \* \*

Па-сапрауднаму зразумець і ацаніць сілу друкаванага слова мне дапамагло жыщце, нялігкія абставіны партызанскаў барацьбы ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Гэта быў час, калі немцы дзень і ноч трублі аб сваіх «перамогах», калі становішча Радзімы было сапрауды складаным. І неабходнасць у жывым праудзівым слове была асабліва вялікай.

якое адначасова было і друкарнія?

Зямлянка. Стол з жэрдак. На стале газоўка з гільзы, старэнкі хрыпаты радыёпрыёмнік, калі якога дні і ночы праседжваў Рыгор Песенка. Ён з неразбрыйхі эфіру вылоўліваў дараўгі ўсім весткі з Вялікай зямлі. З якім гарачым нецярпеннем чакалі партызаны гэтых вестак! Мы друкавалі іх у лістоўках пад называй «Весткі з Савецкай Радзімы». Газета выходзіла рэгуллярна, тро разы ў тыдзень, лістоўкі мы друкавалі штодзённа.

Карэспандэнты — са- мі партызаны. Яны пісалі аб tym, як узрывалі масты, знишчалі жывую сілу ворага. Наша газета выкрывала хлуслівую інфармацыю ворага, вяла агітацыю сярод насельніцтва, паказвала баявія дзеянні партызан.

Народ прагнушы слова бальшавіцкай прауды. І нам было прыемна бачыць, што нашу газету цяняць так, як хлеб і патроны. Газета з неверагоднай хуткасцю распаўсюджвалася сярод насельніцтва і, як міны, рвала зямлю з-пад ног ворага.



## ПАРТЫЗАНСКІ ГУМАР

### ТРАПНЫ АДКАЗ

— Капітан Шульц, ваши салдаты ўесь час бягуть ад рускіх. Што гэта азначае?

— Яны, пан генерал, ба- яца адстасць ад вас і згу- біць сувязь са штабам.

### НЕ АГЛЯДВАУСЯ

— Якія сілы рускіх вас разбілі?

— Не магу знаць, гер пал- коўнік, я не аглядваўся.

### АРЫЙСКАЕ ШЧАСЦЕ

— Карл усё-такі пазбег партызанскаў кули.

— Як яму гэта ўдалося?

— Зусім проста. Ён узар- ваўся на партызанскаў міне.

### ТАТАЛЬНАЯ МАБІЛІЗАЦІЯ

— Ты чуў, Рудзі, групен- фюрэр гаварыў, што ў нас у Германіі аўбешчана та- тальная мабілізацыя? Пры- званы 65-гадовыя. Значыць, хутча завітае сюды мой дзя- дзяля Франц...

— О, гэта ж добра, Морыс! Старыя не раз давалі драпа- на сяці Рэспублікі — яны ў нас пра- вакатымі будуць.

### У ШТАБЕ ЗАХОПНІКАУ

— Ну як? Разгрузілі эша- — пытавацца палкоўнік фон Хрупке ў свайго ад- юнта.

— Яволь, разгрузілі, — адказвае лейтантант Шнапс.

— Сваймі сіламі?

— Ніяк не. Дапамаглі партызаны.

### ПАРТЫЗАНСКАЯ МОВА

АЛЕСЬ: Скажы, братон, на якой ты мове з фашистамі размаўляеш?

МІКОЛА: На трох мовах: куляй, гранатай, штыком — гледзячы па адлегласці.

### ПА ДАРОЗЕ ДА СВАІХ

— Яшчэ крыйху, і мы з табой, Вільне, дабярэмся да сваіх.

— А я іх нешта не бачу.

— Ты што, аслеп? Яны ж на гэтых могілках пахава- ваны.

### ЗДАГАДАУСЯ

— Ты ведаеш, Макс, рус- кія дрэнна разбіраюцца ў мясцовасці нават у сябе до- ма.

— А чаму ты так думаеш?

— Ды ўчора ноччу прыходзілі партызаны і, каб не заблудзіцца, чатырох на- шых салдат з сабой павялі.

### ДРЭННЫ КЛІМАТ

— Які паганы клімат у гэтай Беларусі. Я толькі учора сюды прыехаў, а ужо сястрале, коле...

— А ў якіх месцы?

— З усіх бакоў.

Нячутна працуе механізм заведзенай мі- ны. Яшчэ хвіліна — і 30 варожых асаў уз- ляцелі ў паветра, а разам з імі — генерал.

Хутка разнеслася па горадзе навіна. Пад- польшчыкам было вядома, што узарвалі сталовую Умецкі і Чарнова, а міну даста- віла Марфа Канстанцінаўна Гладкова.

Гэтая жанчына з самага пачатку вайны змагалася за вызваленне Беларусі. Была су- вязнай у групах Філановіча і Шпака. Яна па- стаянна вяла назіранні за чыгунакай і аўтамабілем на пяці вуліцах сталіцы, выкон- вала іншыя даручэнні. Закончыла вайну ў партызанскаў атрадзе.

С. РУСАКОВІЧ.

## АПОШНІ БАНКЕТ АСАУ

Марфа Канстанцінаўна паклала ў кошневялікі пакунак, некалькі бульбін, качан капусты і выйшла за вароты. Вуліца сустрэла яе цішынёй. Горад нібы вымер, трывожна насярожаны. «Толькі смялей», — загадвае сабе Марфа і крочыць далей.

— Аўсвай! — крычыць патруль на скрыжаванні вуліц.

# ДЗЕНЬ ДОБРЫ, ТРЭЦІ ПРАЦОЎНЫ!

Сёлетні працоўны семестр прысвечан 50-годдзю прысвяення камсамолу імя У. І. Леніна і 30-гаддзю вызвалення Беларусі ад нацист-фашысцкіх захопнікаў. Гэта паклала асаблівы адбітак на ўесь падрыхтоўчы перыяд. Слаўным датам

прысвячаюцца ўзятыя атрамі сацыялістычныя абавязательства, суботнікі і нядзельнікі. У кожным атрадзе створан свой ваенна-патрыятычны сектар. Атрадныя агітбрыйгады падрыхтавалі тэматычныя кампазіцыі і канцэрты. Групы лектараў

падрабялі для сваіх выступленняў адпаведную тэматыку. Актыўна ідзе падрыхтоўка пад дэйзізм «Камсамол — сельская школа». І што самае прыемнае, у мноштве змяніліся, сталі больш сур'ёзнымі і мэтанакіраванымі самі будаўнічыя атра-

ды. Адлюстроўваецца гэта нават у іх назвах.

У сёлетнім семестры будзець удзельніцаць атрады: імя Ленінскага камсамола, імя Веры Харужай, імя В. І. Казлова і іншыя. Многія СБА вырашылі змагацца за

прысваенне ім імён герояў грамадзянскай і Вялікай Айчыннай войнаў. Гэта знамянальна і ў той жа час накладвае яшчэ большую адказнасць на байцоў: нельга ў чымсьці адставаць ад іншых, нельга не быць аднымі з лепшых. І гэта разумеюць рабяты.

Т. АБРАМОВІЧ.

## РУДАБЕЛЫ

А Б

## «РУДАБЕЛАХ»

Нас клічуць «Рудабелы». Мы будзем працаўца на зямлі легендарнай Рудабельскай рэспублікі ў Кастрычніцкім раёне Гомельской вобласці, над якім шэфствуе камсамол Беларусі. «Рудабель-74» прымаюць эстафету ад «Рудабела-73». Нам, «старым» байцам атрада, ёсць што расказаць, ёсць чым падзяліцца з тымі, хто едзе ўпершыню. Няхай наш вопыт дапаможа наўкам.

Мы ехалі ў Кастрычніцкі, маючы ў актыве хто адзін, а хто і два курсы універсітэта, а ў пасіве вельмі невыразнае ўяўленне аб будаўнічых работах. Мы былі нявопытныя і наўныя. Наўныя да такой ступені, што не заўсёды прыслушоўваліся да меркавання раённага начальніцтва, і нявопытныя настолькі, што прапаноўвалі закладваць фундамент з белай цэглы.

Век жыві — век вучыся. І мы вучыліся. Выявілася, што дзвёры можна навешваць паўдні і зарабіць за гэта цэлых 13 капеек. Выявілася, што які-небудзь Віця ці Коля, аб якім мы спачатку думалі, што гэта «свой хлопец», можа прыходзіць на будаўнічую пляцоўку з томам Марка Твэна, чытаць і прасіць, каб малатком стукалі цішэй.

Але ўсё змяніеца. Унушэнне калектыву бывае заўсёды пераканаўчым, а рамантыка працы міжволі захапляе. І вось ужо, гледзячы на работу кагонебудзь з муляраў, майстар гаворыць: «Эх, хлопец! Табе б у муляры, а не ў матэматыкі. Тут бы з цябе тольк выйшаў!..» І рабяты, ніколі раней не працаўшыя на будоўлі, атрадныя муляры, к канцу працоўнага семестра паспяхова здаюць на разрад...

Такім засталося ў нашай памяці працоўнае лета «Рудабела-73». Цяпер наш атрад у значайнай ступені папоўніўся першакурсікамі. Касцяк, або, як у нас гаворыць, «асноўныя людзі», едзе ў гэтым годзе ў Казахстан і Томскую вобласць.

Але мы ўпэўнены, што працоўныя традыцыі і дух «старых» рудабелу застануцца ў нашым атрадзе.

І. ВАШКЕВІЧ,  
Б. ЖАЛЕЗКА.

Наступны нумар газеты выйдзе 1 верасня 1974 г.

Рэдактар  
А. А. НІКОЛЕНКА.


## «ІСКРА» РЫХТУЕЦЦА ДА АД'ЕЗДУ

Крыху гісторыі. Восенню мінулага года ўзнікла міжфакультэцкая агітбрыйгада. Яе выступленій карысталіся поспехам. Калектуу падабраўся вельмі дружны, спаяны. І вось нехта прапанаваў: «Давайце па аснове агітбрыйгады арганізуем будаўнічы атрад! Будзем ездзіц з выступленнямі ў суседні будаўнічы атрады, газету выпускаць...». Думку падтрымалі ў камітэце камсамола. Зразумела, што функцыі атрада не заключаюцца толькі ў тым, каб выступаць з канцэртамі і выпускаваць газету.

У атрадзе створана лектарская група. Расказы аб універсітэце, аб Мінску, аб гісторыі будаўнічага руху пачаў жыхары Уральскай вобласці, дзе будзе дыслакавацца атрад. Агітбрыйгада атрада (у яе саставе студэнты гістфака, фізфака, журфака) падрыхтавала праграмы, прысвечаныя 20-гаддзю асвяення цаліны, 50-гаддзю з дня прысвяенія камсамолу імя У. І. Леніна, студэнцкому жыццю.

Зраз байцы будаўнічага атрада «Іскра» рыхтуюцца да ад'езду. Застаўся ззаду падрыхтоўчы перыяд, уперадзе — два месяцы напружанаі працы.

В. ШУЙСКІ,  
баец атрада.



## ПЯЦЬДЗЕСЯТ УДАРНЫХ ДЗЕН



## СЯБРЫ ПАЗНАЮЦЦА Ў РАБОЦЕ

Інтэрнацыянальныя будаўнічыя атрады БДУ маюць ужо сваю гісторыю. З году ў час нашы рабяты выязджаюць для работы ў НРБ, ГДР, сумесна са студэнтамі В'етнама, Кубы, Бангладэш і іншых краін працујаць на будоўлях Беларусі.

Я правіла, інтэрратрад пакідае незабыўныя ўрэжані. Яго байцы не толькі ўдарна працаюць, але і ўдзельнічаюць у цікавых экспкурсіях, розных спартыўных спаборніцтвах; замежныя студэнты знаёміцаць з гісторыяй і сёняшнім днём нашай краіны.

Байцы інтэрратрада імя Лілі Караваевай, якія працаўвалі летам мінулага года ў НРБ, мелі магчымасць пазнаёміцца не толькі з балгарскімі студэнтамі, але і са студэнтамі Польшчы і Венгриі.

Тыя, хто працаўваў у ГДР, ўдзельнічалі ва ўрачыстасцях Х Сусветнага фестывалю моладзі і студэнтаў у Берліне.

У саставу інтэрратрадаў уключаюцца лепшыя. І зразумела, чаму ў час мінулага працоўнага семестра студэнты БДУ занялі першое месца сярод атрадаў інтэрнацыянальнай брыгайды Смаленскай акругі НРБ.

У гэтым годзе ва ўніверсітэце створана 12 інтэрратрадаў з прадстаўнікоў розных факультэтаў агульнай колькасцю 320 чалавек. Наши рабяты будзець працаўваць са студэнтамі Германскай Дэмакратычнай Рэспублікі, гераічнага В'етнама, Кубы, Бангладэш, Конга і інш.

Усе яны ужо не першы раз ўдзельнічаюць у студэнцкім будаўнічым руху, і можна спадзявацца, што ў гэтым годзе нашы інтэрратрады добра прапрацујуць.

У. ПУЗІКАУ,  
камісар інтэрратрада «Дружба».

ДА ПАЧАТКУ трэцяга працоўнага семестра засталіся лічаныя дні. Апошнюю экзаменацыйную адзнаку паставіць у залікоўцы выкладчык і... добра дзень, студэнткае літо!

З якім настроем, з якімі метамі і задачамі едуць рабяты ў атрады менавіта ў гэтым годзе?

— Папрацаўца, на сабе выпрабаваць, што такое рамантыка, праверыць, на што сам здольны, — адказаў Леанід Казакоўскі, баец атрада «Юнацтва».

Дзяўчаты з малдаўскага атрада Зоя Цітова і Аляксандра

Кісель адказаў разам:

— Хочацца цікавей працесі лета, убачыць новыя мясціны.

Атрад — гэта калектыв.

## I ЯШЧЭ АБ РАМАНТЫЦЫ

Калектыв цікавы, дружны, асаблівы. А працаўцаў сутнасці — адноўкаўца.

Яўген Байдук, які є атрадам «Спадчына» паедзе ў Томскую вобласць, скажаў:

— Цягне папрацаўца, адчуць сваю канкрэтную дапамогу, адчуць аддачу ад сваёй работы. Крыўдна, але калі вучуся, такога задавальнення, як ад працы, не адчуваю. Напэўна, яно прыйдзе пазней. Пакуль жа еду працаўца.

Няхай будзе і мой уклад у сучасных спраўах...

Гэта меркаванні чатырох з 1890 студэнтаў-байцаў. Кожны, натуральна, адказаў бы па-свойму, але па сутнасці — адноўкаўца.

Праверыць на сабе рамантыку працы імкнущыца нашы студэнты.

Т. САХАШЧЫК.

Але, як і ў кблжнай новай спраўе, настачае вопыту скажацца і тут. Сувязь з абитурыентамі устаноўлена была не адразу. І толькі пасля новага года, калі больш актыўна ўзяўся за работу новы састав штаба

будатрады... абитурыенты

бацькоўных спраў, яго работнікі звязаліся з абитуриентамі. У ліпені рабяты, адпрацаўваўшы год на камсамольскіх будоўлях, будзець займачца на военных падрыхтоўчых курсах пры ўніверсітэце.

Цяпер ужо штаб плануе шырэй разгарнуць работу з абитуриентамі ў сёлетнім годзе: скамплектаваць атрады па факультэтах, арганізаць для іх кансультатыўныя выкладчыкі і г. д.

Г. БЛІНКОУ.